


**ПЛАН
КУЛЬТУРНА- МАСАВАЙ І ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЙ РАБОТЫ
З ВУЧНЯМІ ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ “ГІМНАЗІЯ № 36 г.
ГОМЕЛЯ ІМЯ І.МЕЛЕЖА”**

У СУБОТУ 10.01.2026

№	Змест дзейнасці	Класы	Час	Месца	Адказны
I	АРГАНІЗАЦЫЙНА-МАСАВЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ				
1	ДЗЕНЬ ЗДАРОЎЯ “ЗІМОВЫЯ ЗАБАВЫ”		У АДПАВЕДНАСЦІ З ЗАГАДАМ		
					
СУМЕСНА З БАЦЬКОЎСКАЙ ГРАМАДСКАСЦЮ					
2	Класныя гадзіны: “Эмацыяная ўстойлівасць” “Жыццю-ТАК!” “Эмацыяны інтэлект: разумець сябе і іншых” “Аб прафесіях розных, патрэбных і важных” “Псіхалагічнае здароўе: як кіраваць стрэсам”	9-11	09.00	Кабінет ы	Класныя кіраўнікі 9-11 класаў
3	Экскурсія у Музей ваеннай славы	8	10.00 (выхад)	Музей ваеннай славы	Пархоменка Ф.Ц.
4	Круглы стол “Падлетак і закон” (даведнік па правах)	5	12.00	Бібліятэ ка	Пашчасцева С.І.
5	Вывучэнне статута БРПА і праграмы дзейнасці арганізацыі. Трэнінг “Абудзі ў сабе лідара”	5-7	12.00	Актавая зала	Сядая В.І.
6	Работа Школы будучага першакласніка		9.00 -11.50	2-8, 2-7	Казачэнка А.А.
II	КУЛЬТУРНА- МАСАВАЯ І ФІЗКУЛЬТУРНА-АЗДАРАЎЛЕНЧАЯ РАБОТА ЗГОДНА ЗАЦВЕРДЖАНАГА ГРАФІКА.				

III РАБОТА АБ'ЯДНАННЯЎ ПА ІНТАРЭСАХ І ФАКУЛЬТАТЫВАЎ ВЫХАВАЎЧАГА НАПРАМКУ					
1	Школа кітайскай мовы	4-7	12.05-12.50 13.00-13.45	3-1	Цімашэнка В.І.
2	Тэхнічны труд	5-7	11.00-11.45 11.55-12.40	майстэрня	Лапіцкі Д.М.
3	Пачатковае тэхнічнае мадэляванне	5	9.00-9.45 9.55-10.40	1-4	Грыгарэнка Л.А.
		2	10.50-11.35 11.45-12.30		
4	Хор “Зараначка”	2	16.00-16.45	2-9	Гатальская Г.В.
5	Экапалітра	1-2	9.00 - 9.45 9.55-10.40	3-4	Собаль І.В.
		1-2	10.50-11.35 11.45-12.30		
		4,6	14.30-15.15 15.25-16.10		
		5	16.15-17.00 17.10-17.55		
6	Інтэлект-шашкі	5-8	8.40-9.25 9.35-10.20	1-3	Фейгін У.Б.
	1-4	10.25-11.10 11.20-12.05			
IV ПСИХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНАЕ СУПРАВАДЖЭННЕ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ					
1	Лекторыі “Уздзеняне сямейнага быту на навучанне і выхаванне”	Для бацькоў, дзеці якіх знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы, з якімі праводзіцца ІПР	13.00	Каб. СППС	Міргародская Г.А.
2	Прафарыентацыйная гутарка	9	14.00	Каб. СППС	Міргародская Г.А.